

Спецыфікацыя



PAROC CEL 75F

Цвёрдая негаручая пліта з каменнай ваты

Прымяняюцца ў якасці цеплаізаляцыйнага слою ў панелях з металічнай абліцоўкай.

Прадукты з каменнай ваты PAROC здольныя вытрымліваць высокія тэмпературы. Злучнае рэчыва пачынае выпарацца пры тэмпературы вышэй за 200 ° C. Ізаляцыйныя характарыстыкі застаюцца нязменнымі, але трываласць на сціск слабее. Тэмпература спякання валокнаў вырабаў з каменнай ваты складае больш за 1000 ° C.

Тып упакоўкі

Поліэтыленавая упакоўка ці поліэтыленавая упакоўка на палетах.

ПАМЕРЫ		
ШЫРЫНЯ-ДАЎЖЫНЯ	ТАЎШЧЫНЯ	
122 x 1200 90-150 x 1200-2400 мм	51-150 мм	
У адпаведнасці з СТБ 1995	У адпаведнасці з СТБ 1995	
УЛАСЦІВАСЦЬ	ЗНАЧЭННЕ	У АДПАВЕДНАСЦІ З
DIMENSIONAL STABILITY		
Трываласць памераў пры вызначанай тэмпературы, дэклараваная, DS(70,-)	≤ 1 %	СТБ 1995

Уласцікасці

УЛАСЦІВАСЦЬ	ЗНАЧЭННЕ	У АДПВЕДНАСЦІ З
ВОГНЕАХОЎНЫЯ ЎЛАСЦІВАСЦІ		
Гаручасць	НГ	ТКП 45-2.02-155
ЦЕПЛАПРАВODНЫЯ ЎЛАСЦІВАСЦІ		
Thermal Resistance	https://www.paroc.com/~media/Files/Solutions/%20and%20Products/thermal-resistance-table-INT.ashx	
DURABILITY/FIRE/THERMAL		
Durability of Reaction to Fire Against Heat, Weathering, Ageing/Degradation	The fire performance of mineral wool does not deteriorate with time. The Euroclass classification of product is related to the organic content, which cannot increase with time.	
Durability of Thermal Resistance Against Heat, Weathering, Ageing/Degradation	Thermal conductivity of mineral wool products does not change with time, experience has shown the fibre structure to be stable and the porosity contains no other gases than atmospheric air.	

ЗАТ «PAROC», Прадстаўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, вул. Антонаўская, 14б, 2 паверх, каб. 12, 220088 Мінск, Тэл. 293-07-83, факс 233-99-51

Дадзеная спецыфікацыя прадукту змяшчае адзінае і поўнае апісанне ўмоў і тэхнічных характарыстык вырабаў. Тым не менш змест дадзенай спецыфікацыі не мае на ўвазе прадстаўленне гандлёвай гарантыі. У выпадку выкарыстання прадукцы ў непрадугледжаных дадзенай спецыфікацыяй мэтах, мы не можам гарантаваць яе прыдатнасць, калі адсутнічае наша пісьмовае пацверджанне такога роду прымянення пры запальце. Дадзеная спецыфікацыя прадукту замяняе ўсе папярэднія выданні. Прымаючы на ўвазе пастаяннае ўдасканаленне нашай прадукцыі, мы захоўваем за сабой права ўносіць змены ў спецыфікацыі прадукту. PAROC і чырвона-белыя палоскі з'яўляюцца зарэгістраванымі гандлёвымі маркамі кампаніі Paroc Oy Ab.